

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

191 (5805) | 9 чэрвеня 1937 г., серада | ЦЕНА 10 КАП.

СЁННЯ ў НУМАРЫ:

Цэнтральнаму Камітэту ВКП(б) — таварышу СТАЛІНУ — Радыеграма зімоўшчыкаў дрэйфуючай экспедыцыі.

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР — Аб плане сіласавання кармоў па калгасах БССР у 1937 г.

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ — Захоўваць партыйны білет, як зяніцу вока.

Тэлеграма тав. Дзімітраву Рамону Леманада, Хозе Дыясу і Феліпе Прэтэлю.

АБМЕРКАВАННЕ ПЫТАННЯў ТРЭЦЬЯГА ПЯЦІГАДАВОГА ПЛАНА: Б. М. Шпенцэр — Хімічнае прамысловасць БССР у трэцяй п'ятигодцы; Серабранінаў — Аб развіцці лесаліснай і дравапрадоўчай прамысловасці; Коннінаў, Міцюра — Прапаганда чытачоў.

Франческо Леоне — Мы гарыбальдзііцы. ЗА РУБЯЖОМ.

Палітыка ўступак агресору; Новы японскі ўраў; Антыяпонскія паўстанні ў правінцы Чэхар; Праваказцы французскіх фашыстаў; У ЗША нарастае хваля забастовак.

ЗАХОЎВАЦЬ ПАРТЫЙНЫ БІЛЕТ ЯК ЗЯНІЦУ ВОКА!

Сіла ворагаў народнаму саюзнасцю, асабліва ў партыйных білетах, у асаблівым партыйных білетах. Іх да захоўвання ў тым, што партыйны білет дае ім палітычнае давер'е і адкрывае доступ ва ўсе вышы ўстаноў і арганізацыяў.

Ворагі народу лютыя і аставаляюць у рэцэпцы прычыны бескалянасці і дэградацыі валу партыйных кіраўнікоў. Іхняя хвароба — бескалянасць, якая была заражана многімі партыйнымі арганізацыямі, прытуляла пільнасць у адносінах да ворагаў, была той спрыяльнай рывай, якая давала ворагу магчымасць быць час трываць у сваіх руках партбілет. Вораг авалодваў партбілетам, карыстаўся таксама і арганізацыйнай расчужанасцю, адсутнасцю большага рэспэктаў партыйнай гаспадарцы. Праца і абмен партыйных дакументаў вылі перамаганню арганізацыйнай расчужанасці, узпадзі адказнасць за захаванне партыйных дакументаў.

Назвазчыя вынікі праверкі партыйных дакументаў. Пашуку ЦК ВКП(б) абавязаву партыйныя арганізацыі да канца ўсталяваць усе партыйныя дакументы ў адзінадушныя партыйныя дакументы. Гэты ўрок, на думку многіх партыйных арганізацый, стаў вывадам. Напачатку выхадзілі асобы партыйных білетаў. Некаторыя райкомы глядзі на гэтыя факты з неадпаведнай пільнасцю, забяспечваючы халадзітца аб выніках дакументаў партбілетаў нават у тых палках, калі агула яго выклікала паненнем самых элементарных правілаў (п'яства і інш.) або металучальна-ратазасцю.

У арганізацыі КП(б)Б пасля абмену партыйных дакументаў з'явілася больш 0 новых партыйных білетаў. Асабліва пільнасцю такіх гаварыцца партарганізацыі, як Віцебская, з'явілася больш партбілетаў. Гомельская, партарганізацыя Сталінскага і Варшаўскага раёнаў (яны) і інш. Гэтыя факты паказваюць, што асобы камуністы не засвоілі той ідэі, што захоўваць партыйны білет ад ворага — свідчанне абавязак кожнага партыйнага члена. Не ўсё яму дано высю асаблівую пільнасць. Застаецца гэты асаблівую пільнасць у адносінах да партбілетаў і іншых дакументаў, з'явілася адной работай у ітарэсе сацыялістычнай рэвалюцыі: толькі тым, калі справе паказваецца безаветная любоў аднадушна камуністычнай партыі і ітарэсам таварыства камунізма.

Найважнейшым злучэннем перад партыйнай і краінай з'яўляюцца факты, калі ў пільнасцю партыі, бескалянасці і самапаканення людзі губляюць партыйны білет і ствараюць магчымасць ворагам валу, скарыстаўшыся ўражэннем партыйнага білета і партыйнага арганізацыі таварыш свая гнучнасцю і сывісцю.

Вось чаму факты з'яўлення і крадзежу партбілетаў павінны выклікаць трывожу і стараннасць у кожнага камуністы і члена партарганізацыі.

Варта толькі прааналізаваць, уважліва пільнасцю і акалічэння, якія прызвядзіць вельмі часта да з'яўлення партбілета, і мы ўбачым, што адзінай асноўнай прычынай з'яўлення партыйнага білета і ратазасцю гэта праўдлівае бескалянасці і ратазасцю да захавання парткументаў. Прыняццём асобныя факты, сев партарганізацыі Менскага гораветарыя «агуль» свая партыйны білет, і ён павінен праявіць вышні «запіс» у вайска хваля. Брухачыць з'яў свая партбілет таксама ў пільнасцю вывадзе.

Камуніст Венгенік (Бабруйск) з'явіў у вярнуць павяршыца. У вярнуць ён з'яў іжак, у якім захоўваць партыйны білет. Пакуль ён скончыў брашна, ворагі спелі, скарыстаўшы ратазасцю Венгена, укралі яго партыйны білет. Кому-

ЦЭНТРАЛЬНАМУ КАМІТЭТУ ВКП(б) — ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ

РАДЫЕГРАМА ЗІМОЎШЧЫКАЎ ДРЭЙФУЮЧАЙ ЭКСПЕДЫЦЫІ

Дарэгі Іосіф Вісарыянавіч! Мы шчаслівы паведаміць Вам, што ўспеўшы экспедыцыя Паўночнага полюса пачала сваю работу.

Дзесяткі год людзі чакалі свая разгадка тайны Цэнтральнага лярнага басейна. Гэта аказалася пад у тым вількай савецкай краіне, кі-ўшай на аваладэнне Арктыкі свая млытучую тэхніку, націшай планімернае шчыльнасцю наступленне на Паўноч.

Дарэгі Іосіф Вісарыянавіч! Мы высока гаварымся тым, што імяна нам дауць найважнейшы гонар першым прапаль у раёне Паўночнага полюса, уста-ўляючы вельмі і магутнасць савецкай вайны. Велічуча забяспечаныя, з вель-рым энтузіязмам, з нябывалым запам-ам энергіі мы пачынаем сваю работу.

Зараз на крызе ўстаноўлены жылля і

рабочая палатка, разбіты базы харчавання і апаратарыя, пачаты рэгулярныя навука-даследчыя работы па метэаралогіі, гідралогіі, гідрабіялогіі, земнаму магнетызму, тэрыторыі і вывучэнню дрэйфа. Устаноўлена радыёсувязь з пільнымі ўстановамі.

Дарэгі Іосіф Вісарыянавіч! Тут, спрыяльнай пестыні, на адлегласці многіх тысяч кіламетраў ад роднай Масквы, мы не адчуем сябе адарванымі ад сваяй краіны. Мы ведаем і верым, што да нас і разам з намі — вілька сацыялістычна-ная рэвалюцыя. Гэта ўсёвядзенае навука пільна і мы аб'яваем Вам з'явіць усе, каб апраўданы аказана нам вельмінае давер'е.

І. ПАПАНИН, З. КРЗНЬКЕЛ, П. ШЫРШОУ, Е. ФЕДАРАУ.
7 чэрвеня 1937 года.
Паўночны дэлавіты акіяна.

У Маскоўскай абласняй канферэнцыі ВКП(б) 6 чэрвеня, на з'ездным пасяджэнні ў аскоўскай абласняй канферэнцыі ВКП(б) а справалівым дакладам аб рабоце МК КП(б) выступіў член сестры дэлегацыі і сакратар Маскоўскага абласнога камітэта партыі тав. Н. С. Крушчова.

ШЧЫРА ДЗЯКУЮЦЬ ЛЮБІМАГА СТАЛІНА КАЛГАСНІКІ БССР ЗА АКАЗАНУЮ ДАПАМОГУ

ПАВЫШАЕМ КЛАСАВУЮ ПІЛЬНАСЦЬ

ЗАСЛАЎЛБ. (Спец. кар. «Звязда»). Пастановы СНК БССР і ЦК КП(б)Б аб зніжэнні норм абавязковых паставак з'яўля дзяржаве і паставак натуралітаты МТС, а таксама аб спісанні запасычачнасці па насенных і харчовых сродках з вельмінае.

Калгаснікі і калгасніцы ў сваіх выступленнях шчыра дзякуюць праўдліваму народнаму таварышу Сталіну за яго бацькоўскія клопаты аб зможнасці калгаснікаў.

Усе пастановы партыі і ўрада і асаблівая ўказанні таварыша Сталіна, гаворыцца 70-гадовы калгаснік сельгасармей імя Сталіна, Астрашынска-Гарадзецкага сельгасармея, тав. Тарасевіч. — Гэта ёсць бацькоўскія клопаты аб працоўных нашай вайска. Я пражэў многа год і не помніцца мне, каб хопь крыку падуць хто раней аб сляханах. Пры парыме сматраў і нас кроў кулакі і памешнікі. Толькі зараз мы зямлі, як треба чалавеку.

Аналагічнае выступленне па агульным сходах з'явіў калгасніца сельгасармейскага сельгасармея, тав. Чурчыка. Яна сказала: — Клопаты партыі і ўрада і асаблівая таварыша Сталіна аб зможнасці калгаснікаў мы адчуваем шчырна. А гэтыя пастановы яшчэ раз сведчаць пра баць-

коўскія клопаты аб нас. Мы зараз як ніколі павінны працаваць лепш. Мы павінны ўзмацніць ахову нашага ўраджаю. Гэта будзе нашым адказам на дапамогу, якая аказана нам з боку партыі і ўрада.

Агульным сходам праходзіць па ўсіх калгасах пад знакам новых вытворчых перамоў. Калгасніцы сельгасармейскай арміі «1 мая», Кайкаўскага сельгасармея, Хмялеўскага Х. Гулевіч К. Хароўскага М. а ў гэтыя дні замест норм у 1 гектар сярэдняй засмечанасці вышываюць па 2,5—3 гектары за дзень.

Па Менскаму раёну ў гэтым годзе праходзіць (а мінутым) калгасны абслугоўваемы МТС, куды менш будуць з'явіцца хлебастаўкі і натуралітаты МТС. Дзясць з'явіцца калгасны, абслугоўваемы МТС, 16.140 пентнераў. Свёлета, на палесте пастановы партыі і ўрада, павінны будучы з'явіць дзяржаве 11.738 пентнераў. Калгасны, якія не абслугоўваюцца МТС, з'явіць дзяржаве ў 1936 г. 750 пентнераў, а ў гэтым годзе налічваецца з'явіць 595 пентнераў. Аднаасобныя гаспадаркі з'явіць 403 пентнера, а ў гэтым годзе павінны будучы з'явіць 269 пентнераў.

Гэтыя лічбы — іржае свечанне таго, наважкі вілька клопаты партыі і ўрада аб калгасным сямействе, аб яго зможным і культурным жыцці.

А. ДОЎГІ.

У АДКАЗ НА СТАЛІНСКІЯ КЛОПАТЫ

Ва ўсіх сельсаветах Менскага раёна праходзіць агульны сходы калгаснікаў. На гэтых сходах глыбока расстумачваецца палітычнае значэнне пастанов партыі і ўрада аб зніжэнні норм абавязковых паставак дзяржаве і аб спісанні запасычачнасці па насенных і харчовых сродках з вельмінае.

Калгаснікі і калгасніцы ў сваіх выступленнях шчыра дзякуюць праўдліваму народнаму таварышу Сталіну за яго бацькоўскія клопаты аб зможнасці калгаснікаў.

Усе пастановы партыі і ўрада і асаблівая ўказанні таварыша Сталіна, гаворыцца 70-гадовы калгаснік сельгасармей імя Сталіна, Астрашынска-Гарадзецкага сельгасармея, тав. Тарасевіч. — Гэта ёсць бацькоўскія клопаты аб працоўных нашай вайска. Я пражэў многа год і не помніцца мне, каб хопь крыку падуць хто раней аб сляханах. Пры парыме сматраў і нас кроў кулакі і памешнікі. Толькі зараз мы зямлі, як треба чалавеку.

Аналагічнае выступленне па агульным сходах з'явіў калгасніца сельгасармейскага сельгасармея, тав. Чурчыка. Яна сказала: — Клопаты партыі і ўрада і асаблівая таварыша Сталіна аб зможнасці калгаснікаў мы адчуваем шчырна. А гэтыя пастановы яшчэ раз сведчаць пра баць-

коўскія клопаты аб нас. Мы зараз як ніколі павінны працаваць лепш. Мы павінны ўзмацніць ахову нашага ўраджаю. Гэта будзе нашым адказам на дапамогу, якая аказана нам з боку партыі і ўрада.

Агульным сходам праходзіць па ўсіх калгасах пад знакам новых вытворчых перамоў. Калгасніцы сельгасармейскай арміі «1 мая», Кайкаўскага сельгасармея, Хмялеўскага Х. Гулевіч К. Хароўскага М. а ў гэтыя дні замест норм у 1 гектар сярэдняй засмечанасці вышываюць па 2,5—3 гектары за дзень.

Па Менскаму раёну ў гэтым годзе праходзіць (а мінутым) калгасны абслугоўваемы МТС, куды менш будуць з'явіцца хлебастаўкі і натуралітаты МТС. Дзясць з'явіцца калгасны, абслугоўваемы МТС, 16.140 пентнераў. Свёлета, на палесте пастановы партыі і ўрада, павінны будучы з'явіць дзяржаве 11.738 пентнераў. Калгасны, якія не абслугоўваюцца МТС, з'явіць дзяржаве ў 1936 г. 750 пентнераў, а ў гэтым годзе налічваецца з'явіць 595 пентнераў. Аднаасобныя гаспадаркі з'явіць 403 пентнера, а ў гэтым годзе павінны будучы з'явіць 269 пентнераў.

Гэтыя лічбы — іржае свечанне таго, наважкі вілька клопаты партыі і ўрада аб калгасным сямействе, аб яго зможным і культурным жыцці.

А. ДОЎГІ.

ПАЧАЛІ ПРАЦАВАЦЬ ЯШЧЭ ЛЕПШ

З вількім энтузіязмам і радасцю сустраці працоўныя Случыцкага паставы Соўнарма БССР і ЦК КП(б)Б аб зніжэнні норм абавязковых паставак і натуралітаты МТС і спісанні запасычачнасці па насенных і харчовых сродках.

Як толькі былі атрыманы газеты за 4 і 5 чэрвеня, па ўсіх калгасах акругі пачалася абмеркаванне гэтых паставы. Па сельсаветах Краскага раёна ў гэты дзень праходзіць з'езды стыханаўпаў прапалчаныя, каб таксама былі абмеркаваны паставы.

На брыгадным сходах заагаса «Першомая», Случыцкага раёна, калгаснік Брыкн азіяў:

— Клопаты партыі, урада і ролінага Сталіна асабліва адчуваюць калгасніцы нашай патрыятычнай акругі. Партыя сваімі штодзённымі клопатамі стварае ўсе магчымасці, каб кожны калгас быў сапраўды большаўнікім і магутным, а калгаснікі — зможнымі.

Новыя ільготы, найважнейшыя клопаты партыі і ўрада і асаблівая ролінага і любімага таварыша Сталіна натхняе калгаснікаў да новых перамоў за рэкорды ўраджаю, да ўмацавання калгаснаў.

І. ВЕЧАР.

УЗОРНА ПРАВЯДЗЕМ ПРАПОЛКУ І УБОРКУ

З вількай радасцю і ўдзімам сустраці працоўныя Чэрвеньскага раёна паставы СНК БССР і ЦК КП(б)Б аб зніжэнні норм абавязковых хлебаставак, натуралітаты і спісанні запасычачнасці па насеннай, харчовай і фуражнай сродках. У калгасы і сельсаветы выехаў партыйна-савецкі актыв, каб гэтыя паставы партыі і ўрада з'явіць да вольнага калгасніка і аднаасобніка.

Калі ў калгасі калгас «Першмай» (Раваніцкі сельсавет) былі атрыманы газеты, у якіх змешчаны паставы, калгаснікі тут-жа прапалі гэтыя паставы аб новай дэлемазе, якая дадзена калгаснікам Беларусі.

Старшыня гэтага калгаса Васко палічыў, што згодна гэтых паставы калгасу прыдзецца на 25 тон менш, чым у мінулым годзе з'явіць дзяржаве збожжа і натуралітаты МТС.

Гэту колькасць збожжавых, бабовых і тэхнічных культур мы размярваем на прапалі, што значна ўзмацніць матэрыяльнае становішча калгаснікаў, — заявіў т. Васко.

Усе ільготы і дапамога дадзеныя калгаснаму сямейству Беларусі на асаблівую ўказанню праўдліваму народнаму таварышу Сталіну. Мы, калгаснікі, дзякуем нашай партыі і таварышу Сталіну за клопаты аб нас, калгасніках, — адзавачу калгаснік Высоцкі Алесь.

У адказ на паставы партыі і ўрада калгаснікі абавязаліся добраахвотна правесці прапалчаныя работы, узорна падрыхтавацца да ўборкі сенажаці і збожжавых культур. Гэтыя дні ў калгасе адзначаны неабмыслым энтузіязмам. Трыцца брыгада (брыгадэр Каслоў Мікіта) згончыла прапалку азімкі, яравых і ільну.

6 чэрвеня паставы СНК БССР і ЦК КП(б)Б аб новай дэлемазе калгаснікам арганізаваны Беларусі абмеркаваліся на пашыраным пленуме Раваніцкага сельсавета.

СЕРГІЕНЯ.

РАДЫЕСУВЯЗЬ З АЛЕКСЕЕВЫМ І КРУЗЕ

У ноч на 6 чэрвеня, калі на дрэйфуючай паларнай станцыі «Паўночны полюс» пілька карабл пахрытоўваліся да зваротнага ройса, з вострава Ругольфа па радыёсувязі наважкі на самайле «Р-5» вылецеў лётчык Крузе. Яму было дадзена заданне развіць пасадку на крызе, прыкладна, на 85 градуса шыраты і інфармаваць карабл аб становішчы наважкі ў гэтым раёне.

Лётчык Крузе дакладна выканаў заданне. Апусціўшыся на крыгу, дрэйфуючы на 84 градусах 52 мін. шыраты, ён ратульдарна дазваў метазавочкі караблям, якія вярталіся на востраву Ругольфа. 6 і 7 чэрвеня з лётчыкам Крузе паўтрымліваўся добрая радыёсувязь, але 8 чэрвеня яна прарвалася.

Учора ў Галоўпаўночморшляку атрыманая з вострава Ругольфа ад О. Ю. Шмітца наступная радыёграма:

«Учора і сёння на востраве Ругольфа туман. Нельга ні вылятаць, ні прымаць самалёты. З Алексеевым паўтрымліваецца

штогодзіная радыёсувязь. Усё ў іх добра. З Крузе, які слязіць на 84 градусах 52 мін. радыёсувязь прарвалася. Вілька — папаванне радзі.

Але учора ён наважкі свая каардынаты, гаварыў, што ўсё ў парадку. Тры-чатырма самалётаў. Два самалёты ў вольнага няма стаўтаў. Два самалёты ў нас гатовы к вылету, калі будзе патрэба. На самайле Алексеева — тт. Шведзеў, Машкоўскі, Жукаў, Сугроўа, Шманзіна, Гінікі.

О. Ю. ШМІТ.

8 чэрвеня ў 15 гадзін 30 мінут маскоўскім радыёцэнтрам Галоўпаўночморшляку з вострава Ругольфа была прынятая новая радыёграма. Начальнік экспедыцыі О. Ю. Шміт паведамаў:

«Наважкі пакуль не дае магчымасці ляцець на Алексеева, а яму і Крузе — да нас. З Крузе радыёсувязь адноўлена. Усё ў парадку.

У нас самалёт Галавіна ў галінаўнай га-тоўнасці, самалёт Малакца — у рэзерве.

О. Ю. ШМІТ.

ГЛЫБІНА АНІЯНА НА ПАЎНОЧНЫМ ПОЛЮСЕ 4.290 м.

МАСКВА, ТАСС, «ПРАВДА», «ИЗВЕСТИЯ»

ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС, 7 чэрвеня, 19 гадзін 30 мінут (радыё). 7 чэрвеня каардынаты нашай паларнай станцыі — 88 градусаў 54 мін. паўночнай шыраты, 20 градусаў заходняй даўгаты. Узята поўная глыбока-водная гідралагічная станцыя. Глыбіня аніяна аказалася — 4.290 метраў. Узятая проба грунта — вальнага зеленавата-шэра-пелінага ілу. Прамер зроблен ручной гідралагічнай лядзёлкай, забяспечанай аўтаматычным тэрмазам. Апусканне паглытае 2 гадзіны 40 мінут. Падаў натуральнаў басунынай шчыльнасцінай работы ўсіх асяў.

Размеркаванне тэмператур паказала ва-абалонкі. На працягу першай паловы дня 8 чэрвеня нарастанне крывазлілля не наглядзлася. Вечарам 7 чэрвеня і на працягу дня 8 чэрвеня ў тав. М. І. Ульянавай аблілася паўночным кантульскай у вольнага прафесараў: Калчалоўскага М. П., Броўа М. В., Маргуляса М. С. Вейсброта В. С., дацэнта Рапапорта М. Ю. і інш.

ХОД ВЕСНОВОЙ СЯУБЫ ПА БССР

Паводле даных Наркамзема БССР, на 5 чэрвеня план веснавой сяубы па нашай рэспубліцы выканан на 91,6 процантаў. Пророст за апошняю пільдзёнку склаўся сяго на 1,4 проц.

НА ДАПАМОГУ РЭВОЛЮЦЫЙНАЙ ІСПАНІІ

ТЭЛЕГРАМ ТАВ. ДЗІМІТРАВА РАМОНУ ЛЕМАНЕДА, ХОЗЕ ДЫЯСУ І ФЕЛІПЕ ПРЭТЭЛЮ

Тав. Дзімітраў адравіў у Валенсію Рамону Леманада — сакратару рабочай сацыялістычнай партыі Іспаніі, Хозе Дыясу — генеральнаму сакратару камуністычнай партыі Іспаніі, Феліпе Прэтэлю — часова выконваючому абавязкі генеральнага сакратара ўспеўшага рабочага саюза Іспаніі — тэлеграму наступнага зместу:

«Мы атрымалі ад старшыні рабочага Сацыялістычнага Інтэрнацыянала наступны адказ на нашу прапанову аб устаўленні міжнароднага адзіства дзеянняў у абарону іспанскага народу: Прадаўжам настойваць на канкрэтных прапалчанах, накіраваных на ўстаўленне міжнароднага адзіства дзеянняў з боку кіраўніцтва Сацыялістычнага рабочага Інтэрнацыянала. Прывамавілі ў гэтых мэтах таксама сустрачку прадаўшай Камуністычнага і Сацыялістычнага рабочага Інтэрнацыяналаў.

Па атрыманні адказа паведамім.

Ад імя Выканаўчага Камітэта Камуністычнага Інтэрнацыянала генеральны сакратар Г. ДЗІМІТРАУ».

АДКАЗ ТАВ. ДЗІМІТРАВА ДЭ-БРУКЕРУ

Тав. Дзімітраў адравіў старшыні Сацыялістычнага рабочага Інтэрнацыянала дэ-Брукеру ў Брусель тэлеграму наступнага зместу:

«Атрымалі ваш адказ на тэлеграму Выканаўчага Камітэта Камуністычнага Інтэрнацыянала, у якой мы, на аснове звароту іспанскіх рабочых арганізацыяў, прапалвалі, у мэтах устаўлення адзіства дзеянняў у абарону іспанскага народу, стварэнне кантактнага камітэта трох Інтэрнацыяналаў. На жаль, ваша тэлеграма не дае яснага адказу на зробленую нам канкрэтную прапанову. Ваша спыска на тое, што ні старшыня, ні сакратар Сацыялістычнага рабочага Інтэрнацыянала не маюць паўнамоцтваў для вырашэння пытання аб стварэнні кантактнага камітэта, не з'явіла нам пераканаўчай хопь-бы таму, што такія паўнамоцтвы вы можаце папрасіць у аднаведнай інстанцыі нашага Інтэрнацыянала.

Нельга лічыць таксама, што адсутнасць фармальнага паўнамоцтваў з'яўляецца рапалчым, калі справа ідзе аб жыцці і незалежнасці іспанскага народу, які падвяргаецца нападку германскіх і італьянскіх інтэрвентаў. Мы не можам паказліць і вольна думкі, што Сацыялістычныя арганізацыі Інтэрнацыяналаў поўнасьцю выконвае свая абавязак, наколькі ён прадаўжае адмаўляцца ад аб'яднання ўсіх сіл міжнароднага пролетарыята ў справе абароны іспанскага народу.

Рух сацідарнасці на карысць іспанскага народу пакуль яшчэ далёка недастатковы, галоўным чынам таму, што

ХВАРОБА ТАВ. М. І. УЛЬЯНАВАІ

Тав. М. І. Ульянава на працягу рад год хвароа на рэзка вяржэдзёную гіпертанію (павышаны крывяны ціск). З 1931 года, пасля перанесенага запалення лёгкіх, у тав. М. І. Ульянавай, апрача таго, развіўся пнеўмаклероз. На фоне рэзка з'явіўся гіпертанія, у тав. М. І. Ульянавай 7 чэрвеня, у 20 гадзін 30 мінут, абылося крывазліццё ў галаўніну мозг і яго

абалонкі. На працягу першай паловы дня 8 чэрвеня нарастанне крывазлілля не наглядзлася. Вечарам 7 чэрвеня і на працягу дня 8 чэрвеня ў тав. М. І. Ульянавай аблілася паўночным кантульскай у вольнага прафесараў: Калчалоўскага М. П., Броўа М. В., Маргуляса М. С. Вейсброта В. С., дацэнта Рапапорта М. Ю. і інш.

Абалонкі. На працягу першай паловы дня 8 чэрвеня нарастанне крывазлілля не наглядзлася. Вечарам 7 чэрвеня і на працягу дня 8 чэрвеня ў тав. М. І. Ульянавай аблілася паўночным кантульскай у вольнага прафесараў: Калчалоўскага М. П., Броўа М. В., Маргуляса М. С. Вейсброта В. С., дацэнта Рапапорта М. Ю. і інш.

АБ ПЛАНЕ СІЛАСАВАННЯ КАРМОЎ ПА КАЛГАСАХ БССР У 1937 Г.

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР

Совет Народных Камісараў БССР пастанавіў:
1. Усталяваць на 1937 г. план сіласавання кармоў па калгасах БССР—1000,0 тыс. тон, у тым ліку раённага сіласавання 550,0 тыс. тон.

2. Абавязваць старшын сельраёнаў і райвыканкомаў, загадчыкаў агра і райа і дырэктароў МТС устанавіць план сіласавання кармоў размеркаваць паміж пасевішчамі калгасамі і дасяць план сіласавання па калгасам па пазней 12 чэрвеня 1937 года.

3. Абавязваць Наркамзем, РВБ і райа неадкладна пачаць работу па сіласаванню кармоў, скарыставаўшы для сіласавання пугаведа ад прыгожы, асаку, бур'ян, крапіву і інш. травя, малодыя галічкі лісцяных дрэў і т. д. РВБ забяспечыць сканчэнне раённага сіласавання па раёну да 10—15 ліпеня, устанавіўшы календарны план работ у кожным калгасе.

4. Абавязваць Наркамзем, агр-райвыканкомы, агра і райа, сельсоветы, дырэктароў МТС і праўленні калгасоў неадкладна правесці рамонт і ачыстку сіласных вежаў, як і трашэй, рамонт сіласарэзак, загадчышчы гэту работу не пазней 12 чэрвеня г. г.

Пабудову новых сіласных вежаў, як і трашэй скончыць не пазней 15 ліпеня г. г. Катэгорычна забараніць праводзіць сіласаванне кармоў у неабілаваных ямах і трашэях у слабых грунтах і пры наяўнасці блізкіх грунтовых вод. У гэтых выпадках—будаванне абілаваных пугавення і нарэзання сіласахвалішчы.

5. Абавязваць дырэктароў МТС і праўленні калгасоў максімальна скарыстаць для

сіласавання ўсе наяўныя сіласарэзкі. Усталяваць нагулку на сіласарэзку тыпу «Палеа» 400 тон, «Інтэрнацыянал» — 800 тон і «Універсальная» — 500 тон.


6. К моманту масавага сіласавання пры доўгай МТС арганізаваць перасоўныя трактарныя сіласарэзныя аграгаты, вылучыўшы для гэтай мэты патрэбную колькасць трактароў і лепшых трактарыстаў, устанавіць пэўныя тэрміны і машыны перасоўвання трактарных сіласарэзных аграгатаў па калгасам, забяспечыўшы поўную нагулку сіласарэзак.

СНБ БССР звяртае ўвагу на выключнае значэнне сіласу ў стварэнні моцнай кармавой базы для развіцця жывёлагадоўлі і на тое, што ў мінулым годзе з-за недахопу многімі раёнамі і калгасамі гэтага важнейшага мэрарыянта не быў выкарані план сіласавання, у выніку чаго ў зіму 1936—37 г. па некаторых раёнах меўся недаход кармоў як для жывёлы калгасоў, так і для жывёлы наліснай. СНБ БССР абавязвае Наркамзем, старшын агр-райвыканкомаў, агр-райа, старшын сельсоветоў і дырэктароў МТС устанавіць штодзённую праверку і кантроль за ходам выканання плана сіласавання з тым, каб план як мінімальнае захаванне не толькі быў выканан, але і перавыканан кожным раёнам і калгасам у пасобку.

Старшыня Совета Народных Камісараў БССР Д. ВАЛКОВІЧ.

Чаа кіраўніка спраў Совета Народных Камісараў БССР Д. МІХАЙЛАУ.

7 чэрвеня 1937 г. г. Менск.



НА ЗДЫМКУ: Столік і скрыня для альбома, зробленыя мастаком тав. Арловым Я. С. для ўсесаюзнага сельскагаспадарчай выстаўкі.

ЭКСПАНАТЫ КАЛГАСА „ЧЫРВОНААРМЕЕЦ“ НА ўсесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку

Учора відомы мастак-самаучка калгаснік сельскагаспадарчай «Чырвонаармеец» Анцэўскага сельсовета, Магілёўскага раёна, наведаў рэдакцыю газеты «Звязда». Якаў разам са сваімі вучнямі Складніквым Я. Я. і Швацэравым І. І. паказваў да ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі ад свайго калгаса.

Тав. Арлоў паказаў тав. Складнікву і Швацэравым мастак-самаучку, які так шпэрына вядомы працоўным масам Беларусі. За сундук, зроблены для «Шырма беларускага народу вяртальнага Сталіну» т. Арлоў унагароджан ганаровай граматай ЦВБ БССР.

СКОНЧЫЛА РАБОТУ АКРУГОВАЯ ПОЛАЦКАЯ ПАРТКАНФЕРЭНЦЫЯ

Вечерняе пасяджэнне канферэнцыі 7 чэрвеня было прысвечана абмеркаванню і выбарам кандыдатаў у члены акруговага бюро парткама. На рашэнні пасяджэння 7 чэрвеня канферэнцыя абмяркоўвала разналічныя справы, якія ўзніклі ў сувязі з правядзеннем партканаферэнцыі. Канферэнцыя прымае рашэнне палітычна-масава-агучна-агучную работу акругама незалежна ад парткама.

Канферэнцыя з велізарным удзелам пад гучныя апладысменты і крыві кура прыняла прывітальную тэлеграму правядуўшай нашай партыі і працоўных таварышчу Сталіну.

Не бачаць дзейнасці ворага

У нашым кавальска-праваславным паху Гомельскага аб'яднання яна пачынаюць акты. Амаль кожны дзень іхкоўдзяць са строю стайкі. 5 мад паламалі рэдыр, 8 мая паламалі фракцыяны прас. Некалькі раз выхавіў са строю штыкі да вялікага фракцыянага праса. Ракоўц станкоў пастаўлен велікі дрэна. Паціоць молат рамантуешка 10 дзён, у той час як маглі адрамантаваць самае большае на працягу 3 дзён.

Дрэна пастаўлена ў нас справа і з дысплінаі; не разгорнулі самакрытыка. Старшыня пахона т. Юрскі заклікаў аямлю, якую выдзелілі для наставіва. РАБОЧЫ. ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязда»). Факты пры-везеныя ў п'сьме з Гомельскага, поўна-нак павержлівыя. У п'сьме заваха за апошні час наглядзюцца велікі частыя аварыі складанага абсталявання.

Апрача таго, што сказана ў п'сьме, мы выдзілі раз новых фактаў, якія гавораць аб тым, што па Гомельскаму, і асабліва ў вядомы кавальска-праваславным паху, дзейнічае вораг. У кавальска-праваславным паху ёсць аэліны электраварачныя стэковыя апараты. ? мотаю патарываць работу п'ху вораг не-калькі раз прабаваў вынесці гэты апарат са строю. Для гэтага да толькі правадоў апарата падымаўся розныя рэчы, якія

могучы сапсаваць машыну — газеты, прамасленыя ашчы. І толькі дзекуючы літласці станаўца т. Анцэўскага былі папярэджаны паўхілы аварыі. У аэ-понтрыкавым прасе чыісьці варагой ру-кой былі акручаны гэты п'нату з ма-тай паламалі варштат. Мэны быў спазна аэлектраматор.

Рэкі зэнь абыходзіла без зварэнняў, і характэрна, што аварыі зварэнца не-раважна т'х станкоў, на якіх працуюць самыя дзешыя станаўца, самыя ашчы-аурныя і дорасуленыя работы. Гэта гішні раз папярэджае, што аварыі абста-лявання — неважлівая з'ява. РАБОЧЫ. Не глядзячы на відэавочныя шкочні-кай работы, кіраўніцтва п'ху і ўста-аа завода не ўважало за выдзленне канкр-ных азначэнняў. Яны вылучаюць «ста-рытэраў» каміі, якія амаль заўсёды з-а-а «стомленасці» каміі, знопаюсці мота-ла, з якога ён зроблен. Гэта дае палатам ўліць пал сумленне склад «аўтарытэ-ных» каміі.

На Гомельскаму забылі аб тым, што варштаты самі не ламаюцца, што за ко-жлай аварыі стайкі канкрэтны віноўнік. І тое, што тут «завілі» гэта ўказанне партыі, дае магчымасць ворагу беспара-рачна тварыць свае брудныя справы. П. ЧЫЖУН.

Ігнаруюць ахову працы

Ахова працы на Бабруйскім лесакамбі-наце дзішпа дугарадкай спарай. У п'х-тах заўсёды скрываюць з-за наспраўнасці звары і выбітых п'хб. Ніяма гатаванай брудна, на вокнах, спенях — павуціны, п'хбы павыбіты, дзверы не зачыняюцца, вентылятары не працуюць. Дырэктар кам-біната Лебзев, тэхніраўнік Марозаў га-вораць, што ў іх добрая вентыляцыя і праз дзверы. З-за п'атарыішч аэліны кі-раўнікоў тут таксама паваліваюцца траў-матэчы.

Інжынерна-тэхнічны персанал не і-струтуе рабочых самым элементарным прывікам аховы працы. Стайкі не агаро-джаны. Таму мы наем тут німаля выплак-каў пакалення пал'дз, рук. Натальні 3-га лесніжа Чарняк зусім не хоча зай-мацца тэхнічай безаспнасасці. Пра прымы патарыні дырэкцыі (ды-рэктар Зубрыкі) на камбінаце бываюць з-вышчасныя работы. Толькі за 11 меся-цаў іх было да 104 тысяч гадзін. Раў ра-

бочых працуюць на' пагураны пілама-рыядаў па дзве змены. Не лепш абстаіць справа і на гомель-скім лесакамбінаце імя П'кало. У п'х-тах звары і выбітых п'хб. Ніяма гатаванай брудна, на вокнах, спенях — павуціны, п'хбы павыбіты, дзверы не зачыняюцца, вентылятары не працуюць. Дырэктар кам-біната Лебзев, тэхніраўнік Марозаў га-вораць, што ў іх добрая вентыляцыя і праз дзверы. З-за п'атарыішч аэліны кі-раўнікоў тут таксама паваліваюцца траў-матэчы.

Завоўны і ІІІ саюза дэспінацыя і др-ваапрацоўкі (старшыня Хейфел) не радзіў рашучы барацьбы з партульнякім эка-намістэства па ахову працы. Істэтыт стражніцтэства ў гэтых заводках не пра-цэ. Высэйшы інспэктар ІІІ саюза на за-воды мець больш гаспадарскай характэр. ЛІПІНІЧ.

Сарвалі летні адпачынак дзяцей

Яшчэ ў студзені гэтага года загадчыня хвічачага саду Віцебскай швейнай фабрыкі «Сіла індустрыялізацыі» паставіла перад кіраўнічым штабам аб летнім адпачынку дзяцей дзілей. Яна ўнесла свае мэрарыянты, дзе можна загадаць няцяжкія кветоры, як зрабіць абсталяванне і інш.

— Не трэба ніякіх дэч, — адказаў дырэктар Калароў, — мы самі пабудуем сваю дачу. Праз некалькі дзён Калароў паехаў на курорт, а справа асталася па-вырашанай. Нарэшце, рабочыя самі вывухліся да намесніка дырэктара — Бендзітава, які таксама адказаў, што ніякіх дач наймаць не будуюць. З-за бздурных адносін ды-рэкцыі да дзяцей дзеші асталіся на летні час у горадзе.

Дырэкцыя нашай фабрыкі не клопа-ціцца аб дзехах, іх здаровым адпачынку. АЛАТОЎСКІ, ВІТКЕВІЧ, САРАВЕЦ І інш. (усюго 20 подпісаў).

Калгас даводзяць да развалу

Старшыня калгаса «Чырвоныя Стрычкі», Брагіноўскага раёна, Жаўрусева і яго намеснік Макараўка сваім кіраўнічтвам разваліваюць калгас. Крытыка і самакры-тыка тут запісаны. Адміністрацыя, штрафы — вось металы, якімі працую камуніст Жаўрусева. Супроць яго калгас-нікі б'юцца выступалі.

НА СХОДЗЕ АКТЫВА НАРКОМСОЎГАСАЎ БССР

Два дні праходзіў сход актыва сістэмы Наркомсоўгасаў БССР. У спрэчках па ка-лгасу выстуліў 31 чалавек.

Не глядзячы на тое, што крытыка і са-макрытыка на сходзе была разгорнута не дастаткова, усё-ж асобныя дырэктары, спецыялісты і станаўцаў ў сваіх высту-пленнях выкрылі многа фактаў шкочнічай дзейнасці класавых ворагаў, якія арудэ-лі ў соўгасам.

Дырэктар соўгаса імя Максіма Горкага, Гомельскага раёна, тав. Бурый расказава-е аб тым, што ў выніку палітычнай беска-лапнасці ў соўгасе доўгі час дзешычага група шкочнічай, якія чада пагадоўе жы-вёны, разваліваюць гаспадарку.

— У гэту групу, — кажа Бурый, — уваходзіць старшы бухгалтар, ветурч і аграном. Ветурч пры апаў кароў зні-шчыў 8 галоў пародыстай жывёлы і 80 галоў цялят. Наркомсоўгасоў не даючы поўнаста выкрыць шкочнічай у нашым соўгасе.

— Усе прычыны недахопаў выходзяць з таго, — гаворыць т. Клевер (ветурч Нар-комсоўгасаў БССР), — што наркамт працую велікі пранна, не ведае становішча ў соў-гасам. Многі адрэзы, як напрыклад, вет-эрыяры, іонуюць толькі на паперы. Спецыялісты гэтага адрэза не аказваюць дапамогі соўгасам па здыкванні вышкы шкочнічыва. Ёсць многа выпадкаў, калі хворая на туберкулёз жывёла стайкі ра-зам са здаровай. У соўгасе «Боры-Бя-ліны» выяўлена чума, а адкуль везуць парасят на масакамбінат. Соўгас «Бара-дэ» працаў жарабы з інфекцыяй ашні і заразіў коней у другіх соўгасам.

На фактах шкочнічыва ў механізацыі, скарыстанні сельскагаспадарчых машы-насправа т. Дамінікаў (соўгас «Палеа-соцыялізм»), аб хронічным п'анаванні з боку Наркомсоўгасаў таварыш арганізац-іёнскі соўгас «Брыні», Лявонскага раёна) і інш.

Але ва многіх выстуленнях не бы-ло самакрытыкі. Аб сваёй уласнай ра-боте нішто з выступаючых не га-

варыў. Начальнік палітдзела соўгаса «Зара захад» тав. Лісцін толькі ка-ставаў, што ў соўгасе ёсць пераходзі-ва на шляху разгорнуты станаўцаў дэ-руху. Тут доўгі час ігнаравалася з'ява-ліна аплата за высокую прадукцывнасць працы. Кантора аблічыла станаўцаў. Толькі на п'анаванству за мінулы год а-лічыта рабочых на 2 тыс. рублёў. У гэты час Лісцін самаучае аб віноўніках а-лічыта. Трэба азначыць, што гэты не-даход адчуваўся ў выстуленнях многіх начальнікаў палітдзелаў і дырэктароў соўгасаў, якія не дастаткова павергілі кры-тыцы работу сістэмы Наркомсоўгасаў.

Выступіўшы на вачернім пасяджэнні 7 чэрвеня загадчы сельскагаспадарчага а-адрэза ЦК КП(б)Б тав. Вайновіч указаў, што сход не выкрыў поўнаста ўсіх мо-ментаў шкочнічыва, якое мае месца ва-многіх галінах гаспадаркі соўгасаў. Тав. Вайновіч і многія дырэктары соўгасаў ра-шуча крытыкавалі выступленне намесніка наркома т. Лашкевіча. — Іго выступленне не даю глыбокага палітычнага аналіза становішча ў соўгасам. Хоп бы і гаварыць аб неабходнасці ўскрыцця канкрэтных фак-таў шкочнічыва, сам-жа апаў абыходзіць гэту праблему. Лашкевіч не ўскрыў пры-чыны праблемаў, не назваў ні аднаго віноў-ніка ў алічытаных справах, якія ў асо-бных месцах тварыліся варажымі элемен-тамі.

З усёго схода было відаль, што пады-тоўная работа была праведзена слаба.

Сход праішоў на нізкім палітыч-ным узроўні, не ўскрыў да канца ўсіх мо-ментаў шкочнічыва ў сістэме Наркомсоў-гасаў, не наменіў дастаткова канкрэтных мэрарыянтаў па жывілацы вышкы шкочнічыва.

У далейшай рабоце Наркомсоўгасаў БССР патрэбна больш уважліва класова-наліснасць, каб да канца выкрыць і раз-граміць ворагаў нароў, якія праводзяць сваю шкочнічывую работу на падыў со-цыялістычвай гаспадаркі.

А. ЛОСЬ.

ФРАНЧЭСКО ЛЕОНЕ

Капітан батальёна імя Гарыбальдзі іспанскай народнай арміі

„МЫ—ГАРЫБАЛЬДЗІЙЦЫ“

55 год назад памёр Джузэпе Гарыбаль-дзі — народны герой Італіі. Усё яно жыц-цё, поўнае прыгож, гераізма і самаафр-аніцы, адлюстроўвала імкненне італьянскага народу да барацьбы супроць сваіх тыравяў для заававання свабоды і незалежнасці.

Да свайго аб'яднання (1870 г.) Італія была падзелена на мноства асобных дзяр-жаў пах уніскам бурбоўцаў. Усё сваё жыц-цё Гарыбальдзі адваў барацьбе за незале-жнасць краіны. Ён быў дупію і правадзіў таварыства-вызваленчага руху. Гары-бальдзі, маючы вялікія зданні ашліснас-ці, не ўстаў перад палітычнага дзела, атак, заўсёды імкючыся адчуваў пакуты прыгнечаных і ўсё сваё жыццё прысвяціў барацьбе за іх спабоў.

У 1843 годзе ён быў прысуджан да смерці караем Карла Альбертам за арга-нізацыю паўстання ў П'емонце (апа з на-радаўстваў), на якія пазычалася цперашая Італія). Эміграваўшы ў Бразілію (Паў-днёвая Амерыка), ён змагаўся там на ча-паўстаўцаў у Рыа-Грандэ супроць манар-хіі, пакрыўшы сваё славае гора. З 1843 года па 1846 год ён змагаўся за незале-жнасць Уругвая (Паўднёвая Амерыка) суп-роць аргентынскай дыктатуры са сваімі італьянскімі лэгіянам у 800 чалавек у чырвоных рубашках, актывна лапамала-ючы паражэнню прыгнечаных.

У тым-жа 1846 годзе Гарыбальдзі вяр-нуўся ў Італію. Шмат можна тут сказаць аб яго барацьбе за нап'аннальнае аб'яднан-не Італіі, якое скончылася ў 1870 годзе. На-п'анію толькі аб мегандарных атрадах у 1860 годзе, калі ён выдзіраў паўднёвую Італію ад іржа Бурбоўцаў.

рэспублікі, супроць прусакоў на чапе ца-лага корнуса добраахвотнікаў.

Пасля аб'яднання Парыскай камуны французскія камуняры прапанавалі Гары-бальдзі ўзяць на сябе камандаванне армі-яй, але ён вымушан быў адмовіцца з-за хваробы і старасці.

З трынаццаці гаў сацыў за барацьбой ко-муняраў у Францыі і гаварыў: «Дзікай, якія ў гэты перыядзе тыраніі, хуліны, груасці, упадку высока трымаў святлы сцяг права і справядлівасці. — сапраўд-нае гораісці».

На старасці год Гарыбальдзі паехаў у Капрану (востраў Сардыніі), дзе і памёр 2 чэрвеня 1882 года.

Джузэпе Гарыбальдзі высока цанілі Марк і Энгельс. Яго вялома фразы — «Сопыялізм ёсць ошпа будучага» — п'ен-ца па ва ўсіх рэвалюцыйных народных п'еса-ах Італіі. Вяломы яго словы: «Інтэр-нацыяналі аблінае большасць народу, якая першч аб неважлікіх кучкі прывілачыва-насам». Мы таму павінны быць з Інтэрнацы-янасам.

Гэтае кароткае гістарычнае апісанне лэ-гендарнай фігуры нап'аннальнага героя Га-рыбальдзі дае ўсім зразумець, чаму іта-льянцы-антыфашысты, якія зараз змагаюцца ў Іспаніі, прынялі імя Гарыбальдзі і ствар-ылі 12-ю брыгаду народнай іспанскай арміі.

Гарыбальдзішчы, як раней у Бразіліі, у Уругвая, у Францыі, у Італіі, змагаюцца зараз у Іспаніі за свабоду і незалежнасць народу.

Слаўнае імя Гарыбальдзі, пах сцягам якога змагаюцца італьянцы-антыфашысты, прабуджае выдатнейшыя рэвалюцыйныя традыцыі італьянскага народу, якія не па-

Гасіць ў Італіі, не глядзячы на люты тэрор фашысцкіх дыктатараў.

Пад сцягам Гарыбальдзі змагаюцца італьянцы, якія імкнучыся да свабоды, міру і прагрэсу. Пад сцягам народнага фронту італьянцы ў трашэях іспанскіх фронтоў змагаюцца антыфашыстаў усіх тэндыяў: рэспубліканцаў, сацыялістаў, камуністаў, анархістаў, католікаў і змагаюцца супроць апаў агульнага ворага — неанаці-скага фашызма.

Імя Гарыбальдзі стала асабліва папуляр-ным у Іспаніі, у Італіі і іншых краінах пасля будынага паражэння дзікай Мусаліні пад Гвадалахара.

Нарат фашысцкія італьянскія газеты не маглі ўстаіць гэтага паражэння і п'ісалі шмат хуліскіх артыкулаў пра батальён Гарыбальдзі. Але нам гэта не страшна. Джузэпе Гарыбальдзі пры Карла Альберце таксама называлі п'іратам, авантурыстам, морскім разбойнікам. Кансерватыўная і рэакцыяная буржуазія ва ўсе эпохі свай-го папавання ўстаўлялі неважліка сапраўд-нага героя ў народу, якія вялі барацьбу за свабоду.

Батальён Гарыбальдзі арганізаваўся ў Іспаніі ў другой палове кастрычніка 1936 года і быў уключан у 12-ю інтэрнацы-янальную брыгаду. Але яшчэ да гэтага шмат італьянцаў змагаўся побач з іспан-скімі дружынамі. На аргентынскім фронце яшчэ з жыўня некалькі сот італьянцаў-антыфашыстаў арганізавалі малюнькі лэгі-ён, які павінен быў вяртацца ў Іспанію старэй гарыбальдзішчы традыцыі. На нашчасце, ён быў складзены з большасці з анархістаў, і праз некаторы час гэты лэ-гіён быў распушчаны, не глядзячы на спры-бы меншасці з камуністаў захавалі яго.

На мяне вышлі гонар камандавань пер-шым атрадам арганізаваным італьянскімі камуністамі, які ў пачатку верасня 1936 года гераічна змагаўся поруч з іспанскімі міліцыянерамі.

Мы пазвалі атрад імен Гастона Сопі, ма-ладого італьянскага камуніста, загінуўша-га ў казенам сакрытай паліцыі за ад-

маўленне выдасць тайны партыі і іменны кіраўнікоў.

Мы амаль усё былі камуністамі, якія праішлі суровую школу барацьбы з фа-шызмам і праславілі шмат год у казенам Мусаліні. Атрад Гастона Сопі не быў распу-шчаны, як лэгіён анархістаў, а ўключыў-ся ў калону «Лібертал», арганізаваную аб'яднанай сацыялістычнай партыяй і кра-пальскім генеральным аб'яднаннем пра-цаў.

Першыя месяцы ваіны ў Іспаніі праіш-лі ў няжкіх умовах, нехалапа зброі, адуцінчала ваенная дыспліна і арміі і не было сапраўднай ваеннай арганізацыі. Наша калона «Лібертал» па 3.000 байцоў мела 8 кулямэтаў, 3 наспраўныя базэно-чыя гарматы і ашны танк; які быў пера-рашалаваў, чым служыў для абароны і атак.

Такі быў тады час, што розныя арга-нізацыі, сіндкаматы і партыі паслаалі на фронт свае калоны, зусім не зважаныя на-між сабою, без агульнай узгодненасці, без плана і без алічнага камандавання. У та-кіх умовах вораг карыстаўся сваёй пера-вагай і ўстаў ініцыятыўны атак у свае рукі.

У казонах арганізаваных анархістаў, была поўная б'яганіна ў камандным скла-дзе. Вораг-жа, надворваю, сапраўна на-дзешыла сваіх частей, на саляную п'асуху-насамсць несваконых мараканскіх салдат і чадавачага атрапа і з амежнага лэгіёна. Ясна, што ў такіх выпадках гераізм і жа-данне біцца недастатковы былі для пера-могі.

У нашай калоне, апрача італьянскіх ко-муністаў, было каля 30 польскіх камуні-стаў.

Мы выканалі да канца наш абавязак, паказавочы заўсёды прыклад дыспліны і арганізаванасці.

Эпізоды? Кананеро, баец 51 года, ко-ваным з Шапірскі, паказаў свой гераізм у схвасты з ворагам пасля таго, як той тры дні бомбардыраваў пры п'анаване ара-п'анцаў і артылерыі наш фронт і праваў нашу лінію. Кананеро камандаваў секцыяй кулямётчыкаў. Ён страляў да апошняе ку-лі. Бачачы сабе акружаным мараканцамі,

ён яшчэ біўся да вапна і загінуў з кры-кам: «Няхай жыве Іспанская рэспубліка!»

Данаро — італьянскі камуніст, будучы ранаены, не мог дасягнуць нашай лініі. Ён запыліў бамбу, пакаліўшы сабе на грудзі, і чакаў, пакуль яна ўзаврэцца.

Чатыры п'ялікі — камуністы, былі сур'ёзна ранаены; мараканцы змаголіліся за некалькі метраў. Нашы байцы знаалі бамбу і сакаюйна чакалі выбуху, не жада-ючы здавацца ў рукі ворага.

У сёў-ж з гераізмай татаў загартаванасці мы павінны былі адступіць. Вораг праі-каў, кумі толькі мы, і праваў сувязь нашых ліній, разбураючы наш фронт.

У ваіне ашчэ італьянскіх неацістэткам. Гэта зразумелі іспанскі народ, калі во-раг падышоў да вараг Мадрыда. Прапаган-да камуністычнай партыі Іспаніі зрабіла ўліку на вялікі масы, якія пацярпелі лэ-аўны партыі: дыспліна, арганізацыя, алічнае камандаванне, загартаванасць рэзер-вы, стварэнне ваеннай прамысловасці.

Комуняты Іспаніі паказала першы прыклад арганізаваўшы П'яты полк і даў-чы 75 тысяч байцоў народнаму фронту. Інтэрнацыянальныя брыгады паказалі другі прыклад. Мадрыскія антыфашысты дэса аб'ядналіся вакол Камітэта абароны Мадрыда і яго старшыні генерала Міха.

ПАЛІТЫКА УСТУПАК АГРЭСАРУ

Крывавая правакацыя фашыскай Германіі, варварская бомбардэроўка Альмеры, якая выклікала абурэнне ва ўсім павіталізаным свеце, паўднёвай Англіі выступіць з чарговым дыпламатычным маневрам.

Замест таго, каб заклікаць да парадку сараваўшыся агрэсары, Англія імкнецца ва што-б там ні стала супакоіць фашысцкія дзяржавы, вярнуць «забудзшую авечку» ў лона... Лонданскага камітэта.

Англіійскі Урад паслаў Францыі, Італіі і Германіі ноту, у якой прапануе свой план урэгулявання канфлікту: абодва бакі ў Іспаніі павінны ўстанавіць зону безапаснасці: морскае камандаванне чатырох дзяржаў (Англіі, Францыі, Італіі і Германіі) павінна праводзіць кансуляцыйныя адносіны дзеля мер у вышэйшых інтэресах. Чатыры морскія дзяржавы, якія ажыццяўляюць кантроль у іспанскіх водах, а не ўсе члены Лонданскага камітэта павінны вырашаць, якія санкцыі трыба ўжыць да дзяржаў (чэтай — Іспаніі), выклікаючай інцыдэнт.


Французскі Урад у прынцыпе згадзіўся з англіійскімі прапановамі. Францыя патрымае прапанову аб стварэнні зон безапаснасці ў іспанскіх водах, аб калектыўным кантролі ўзбярэжжа. Яна прырачыла, галоўным чынам, супроць сводасабоднага абраджэння «паста чатырох» — кансуляцый чатырох морскіх дзяржаў. Да абмеркавання пытанняў, звязаных з кантролем, па думцы Францыі, павінны быць прыцягнуты і іншыя члены Лонданскага камітэта.

скага камітэта. Францыя баіцца, каб агрэсар не ўдзянуў яе і Англію ў загалі справакаваны інцыдэнт і прымусяў агітацыя на рэспубліку ў адносінах Іспаніі.

Як і трыба было чакаць, англіійская нота выклікала поўнае задаваленне ў фашысцкім лагэры. Але палітыка ўступак агрэсару, палітыка кампрамісаў яшчэ больш павялічыла нахабнасць падальшчыкаў вайны. Германія і Італія прымаюць у прынцыпе англіійскія прапановы, але высюваюць свае агаворкі. Берлін патрабуе ні больш ні менш, як права для германскіх суднаў «ненасрэдных дзеянняў» у вышэйшых водах аб парогіх наваду. Агрэсары патрабуюць абласцевага на далейшыя крыжавыя поўгі ў Іспаніі. Італія, зразумела, патрымае прапановы свайго германскага сянасіка. Італійская дыпламатыя зараз імкнецца ўбыв кін паўк Англіі і Францыі. Італійскі друк старанна казвае, што Францыя «устаўляе палкі ў калёсы англіійскай імпіятывы» і тым зрывае мірнае ўрэгуляванне канфлікту.

Гэта новая правакацыя ралічана на пазныя кіруючыя колы Францыі: яна мае мэтай лабіраваць ад французскага Урада безагаворачнага прыняцця англіійскіх прапановаў адносна кансуляцый чатырох дзяржаў.

Нахабнасць фашысцкіх агрэсараў, якія не сустракаюць ашору, які прымусяў ВР-роў з'есці чарговую горку шпілю, не ведае ніякіх межаў.



На востраве Дэйсон. НА ЗДЫМКУ: радыёцентр вострава—адна з паўночных станцый Савецкага Саюза.

Фота С. Малабіцкага (СФ).

НА ФРАНЦАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

6 чэрвеня рэспубліканцы аднавілі наступленне ў напрамку на Пьердэс (на захад ад Мадрыда). Рэспубліканскія імкненьні, за якімі ішла пяхота, атакавалі пазіцыі праціўніка. Не ўдзячы на ўпартае супраціўленне мараканцаў і легіянераў, рэспубліканцы занялі поўны ў Аравака. Усю ноч мясцінкі безарэзультатна абстрэльвалі стрэльбамі іні пазіцыі. Раніцою 7 чэрвеня рэспубліканцы канчаткова ўмацавалі свае новыя пазіцыі на молях.

ПАЎДНЕВЫ ФРОНТ

Як перадае гібралтарскі карэспандэнт кансерватыўнай англіійскай газеты «Дэйлі Экспрэс», мясцінкі канцэнтруюць свае сілы да наступлення ў напрамку на Альмерэ (порт на поўдні Іспаніі). У Мадрыда сканваліраваны 12 батальёнаў італьянскіх рэгулярных войск.

Як перадае карэспандэнт газеты «Таймс», з 4 па 6 чэрвеня з Суэца (Іспанскае Марока) у Іспанію мадэлінай перавезлі 14 тысяч войск. З іх—12.500

Іспанцаў, галоўным чынам, малалыя рэкруты, толькі што праішоўшы агульнае ў Марока. Астатнія — з «замяжанага» (БЕТА).

У Сьеры Невада рэспубліканскія войскі занялі 6 чэрвеня гару Пеллаю. Мясцінкі праірылі атакі на пазіцыі рэспубліканцаў у раёне Пасабланка (на поўнач ад Кардовы). У некаторых пунктах адбыліся ружомнішчыя схваткі. Атакі імкненьнікаў былі адбиты з пазіцыі для іх стратля.

Авіяныя рэспубліканцаў бомбардывалі аб'екты ваеннага значэння ў Гранада і пазіцыі праціўніка ў ваколіцах гэтага горада. (БЕТА).

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часова рэзідэнцыя ўрада), 6 чэрвеня. (БЕТА). Учора на пасяджэнні ўрада прынята рашэнне атрымаць Вархоты і ваенны савет. Старэйшай саветаў будзе міністр абароны Прыето, членамі саветаў—прэ'ер Негрыні, міністр замежных спраў Хіраль і міністр земляробства Урыба.

ПРАВАКАЦЫЯ ФРАНЦУЗСКІХ ФАШЫСТАУ

ПАРЫЖ (сталіна Францыі), 5 чэрвеня. (БЕТА). Член ЦК французскай кампартыі, віцэ-старшыня палаты дэпутатаў Жак Дзюло паслаў міністру ўнутраных спраў пільнае, якое выкрывае фашысцкія правакацыі ў Трамбей у Гонас (дэпартамент Сены і Уазы), дзе з чэрвеня фашысты нашлі на бастуючых сельскагаспадарчых работчых і ранілі 8 чалавек. Кампартыя патрабуе ад урада прыняцця рэзультатных мер супроць падобных правакацый.

Як паведамляе орган кампартыі «Юманітэ», фашысты прыбылі ў Трамбей у Гонас на 40 машынах і, наважыў на групу бастуючых сельскагаспадарчых работчых, лота збілі іх. Сярод раненых—сакратар ЦК профсаюза сельскагаспадарчых работчых, арыштываны жандармы.

Профсаюз сельскагаспадарчых работчых апублікаваў пратэст ад імя 200 тысяч сваіх членаў супроць арышту свайго сакратара.

Новы японскі ўрад

ЗАВЯЙ НОВЫХ МІНІСТРАУ

ТОКІО (сталіна Японіі), 6 чэрвеня. (БЕТА). Прэ'ер Коное выступіў 4 чэрвеня з прамовай па радыё, у якой заявіў, што ў замежнай палітыцы ўраў імкнецца да «міру, аснованага на міжнароднай справядлівасці, а не толькі на простым захаванні статус-кво» (сучаснага становішча). Ён гаварыў таксама аб «экаміні становішчы, у якім знаходзіцца Японія».

Услед за прэ'ерам з заявамі па радыё выступіла большасць міністраў. Міністр замежных спраў Хірата пацвў ўказанна, што «дзяржава — гэта жыццё і развіццё, а не гэта, а не акаянныя кавалкі зямлі ўстаноўленых размераў». «Кітайска-японскія адносіны, — заявіў Хірата, — знаходзяцца ў такім становішчы, якое не дазваляе прадаўжаць абстрактныя дыскусіі, а патрабуе ўрэгулявання канкрэтных праблем». Ён дадаў, што «якая трэця дзяржава не павінна ўмешвацца ва ўрэгуляванне канкрэтных праблем паміж Кітаем і Японіяй».

ПАЗІЦЫЯ ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫІ

ТОКІО, 6 чэрвеня. (БЕТА). Камкмунычэй заяву членаў урада, Мацую (галоўны сакратар партыі Сейкай) заявіў, што Сейкай накуль зойме выключальную пазіцыю, нагаляючы на дэаіснасць ўрада.

Койтэмі (галоўны сакратар партыі Мінсейто) заявіў, што Мінсейто будзе супрацоўнічаць з кабінетам, «накуль не будзе вялікай розніцы ў палітыцы і ў прынцыпах».

Наволе слоў газеты, кіраўнікі аб'яднана партыі, распусціў 4 чэрвеня саб'яднаны камітэт барацьбы за звяржэнне ўрада Халсі, як выкананы ўжо сваю місію, прызналі, што аб'яднана партыя павінна ўважліва сачыць за «маневрамі ўрада па стварэнню новай партыі».

НАДОУГАВЕНЧЫ УРАД

ТОКІО, 7 чэрвеня. (БЕТА). Газета «Ніші-ніші» і агенства Ламей Цусіі прама заяўляюць, што князь Коное наоўтэ ўтрымаецца на пасту прэ'ера, і праказваюць, што «Коное паласць у астаўку не пазней завяршэння чарговага парламенцкага сесіі».

АНТЯЯПОНСКАЕ ПАУСТАННЕ У ПРАВІНЦЫ ЧАХАР

БЭЙПІН (6. сталіна Кітая), 7 чэрвеня. (БЕТА). Газеты, паведамляючы аб становішчы ў правінцы Чахар, (Унутраная Манголія—частка Кітая), указваюць, што насельніцтва, паўстаішае супроць улады князя Дэ-Вана (японскі агент) стварыла ў чатырох раёнах «народную армію самаабароны». Для кіраўніцтва дзеяннямі арміі выбран камандуючы. Па ўсёй паўночнай частцы Чахара паўстаўшымі разброена шмат атрадаў паліцыі і асобных збройных вайсковых часцей.

Шмат японскіх войск прыбыла ў заходнюю частку правінцы Жэхе і рытууюцца да ўстаўлення ў правінцы Чахар праз Гуань і іншыя пункты. У раёнах, якія знаходзяцца пад уладаю Дэ-Вана, паўстае люты тэрор.

НАРАСТАЕ ХВАЛЯ ЗАБАСТОВАК У ЗША

НЬЮ-ЁРК (бываешы пэнтр ЗША), 7 чэрвеня. (БЕТА). Учора ў Лансінгу (галоўны горад штата Мічыган) пачалася ўсвагульная забастовка, у якой прымаюць удзел звыш 12 тысяч, галоўным чынам, транспартных работчых. Бастуючыя патрабуюць вызыслена васьмі работчых, арыштываных за ўдзел у пікетзе ў часе невалякай машынай забастовкі.

У сувязі з усвагульнай забастовкай у Лансінгу спынене вулічны рух, прымянена работа на фабрыках, закрыты буйнейшыя магазіны.

Групай бастуючых занят будынак мушыннайлітэта.

У штатах Іліноіс і Огайо прадаўжаюць баставаш звыш 70 тыс. работчых-сталеішчыкаў на 21 прадпрыемстве.

СУД МІЛАСЦІВЫ ДА ПАГРОМШЧЫКАУ

ВАРШАВА (сталіна Польшчы), 7 чэрвеня. (БЕТА). Акруговы суд у Кракаве вынес прыгавор уздальчыкам узброенага выступлення і ўрайскага пагрому, арганізавача аўдакамі (нацыянал-дэмакратамі)

у горадзе Мысленішчы ў чэрвені мінулага года.

У выніку прыгавору і здыку асуджаным тэрміну папярэдняга турэмнага знявольнення ўсе пакудныя, за выключэннем двух, вызвалены.

ШТО НОВАГА НА ПРАДПРЫЕМСТВАХ

У Марглене пры заводзе імя Дзімітравы ажанаваліца будаўніцтва і абсталяванне пэха на вытворчасці электрамагнэту. Абсталяваны спецыяльнымі машынамі і станкамі пэх будзе выпускаць 10 тысяч матараў у год. Гэтыя матары галоўным чынам праіназначаны для «скарыв» стальных у прамысловасці і таварным, ступальным, швейным і іншым станках. У пэху, які пачне працаваць у канцы гэтага месяца, будзе занята 200 работчых.

Літаратрычны пэх пры магілёўскім трыбунцыйным заводзе ўстаўляюць у эксплуатацыю ў ліпені. Пэх будзе вырабляць дахава і ліставае алюмініевае жалеза для пэуды шырокага спажывання, як дзіцячыя валачкі, ведры, бідоны і інш. З пэска гэтага пэха, які будзе выпускаць 5.000 тон жалеза ў год, значна пашырыцца ў БССР вытворчасць алюмініявай пэуды. Для літаратрычнага пэха пабудавалі спецыяльны корпус і ў ім устаўляюцца новыя машыны.

Завяршаецца праект і прыступлена да рэканструкцыі Крыжэўскага фасфарытнага завода. Рэканструкцыя завода будзе ажанавана ў першым квартале будучага года. Замест трох неадкавалых мелійных Кента ўстаўляюцца адна шаравая мелійная ўстаўляюцца адна шаравая мелійная рэканструкцыя магутнасць завода палічыцца з выпуску 31.000 тон да выпуску 66.000 тон фасфарыта ў год.

ПІСЬМО У РЕДАКЦЫЮ ЗНАШІЛ ВЫХАД...

Менская стаматалогічная клініка карыстаецца шырокай папулярнасцю сярод працоўных горада і акаляючых раёнаў. Здаецца-б, толькі клініка не заключаюча таго, каб быць па-за увагай НК Аховаў адрораў, тым больш, што яна з'яўляецца адзінай у БССР.

На жалю, гэта не так. Надаўна па распаўсюджанню наркоманавы адрораў стаматалогічную клініку перамясцілі ў другое паміканне, зусім непрыгоднае—цёмнае і вяснае. Памянканне-і, якое раней займала стаматалогічную клініку, аддала гінекалагічнай і атрымала назва: што НК Аховаў адрораў «спалілі» ўмовы ално-лежавы ўстановы за кошт другой.

Ці не характэрна гэты факт парочку стэму кіраўніцтва Нармакта аховаў адрораў.

Уроч-стаматолаг МАТУСАУ.

КУЛЬТУРНАЕ АБСУГОВАННЕ ДЭЛЕГАТАУ XVI З'ЕЗДА КП(С)Б

У дні работы XVI з'езда камуністычнай партыі большавікоў Беларусі для дэлегатаў з'езда будуч створаны ўмовы для культурнага апытання. Праграмай культурнага абсуговавання прагледжаны пэха дэлегатаў лепшых пэнастовак, фільмаў, мастацкай самадзейнасці і шырокага мастацтва.

Маскоўскі пэнтральны тэатр Чырвонай Арміі, які зараз знаходзіцца на гастролях у Менску, паказа дае лепшых сваіх пэнастовак: «Мяшчане» М. Горькага і «Слава» В. Гусева. Тэатр оперы і балета БССР стаіць апошнюю сваю работу—опэру Пучыні «Флорыя Тоска». Віцебскі драматычны беларускі тэатр паказа дэлегатам з'езда пэсу «Вайна вайне» народнага пэаэта рэспублікі Якуба Коласа.

Дэлегаты паведаюць гукамы кіноаэра «Чырвоная зорка», дзе прагледзіць выдатныя фільмы «Юнаць Максін» і «Зарот Максін», а таксама навабелы дэяржаўны пэср. 14 чэрвеня будзе арганізаван паказ мастацкай самадзейнасці чырвонаарміяў і паграічнікаў БССР. Дэлегаты з'езда змогуць такім чынам сур'яну і адкаваць работу спалучыць з культурным апытанням, знаёміцца адначасова з дасягненнямі культуры свайго рэспублікі.

СЯМ'Я МУЗЫКАНТАУ

ДЗЕРЖЫНСК. Сямейны ансамбль калгасніка Бохана Зладзіміра а калгаса «Ленінскі шлях» славана на ўвесь раён. Гэта сям'я музыкантаў часта выступае на вечарах у срам калгасе, у гарадскім клубе імя Леніна, дае канцэрты праз раённы радыёвуа.

Сам Бохан грае на скрыпцы, а яго жонка, 18-гадовы сын — вучыць сямейнай школы і 8-гадовая дачка Ядзя граюць на пымбалах. У репертуары ансамбля — беларускія народныя пэсі і танцы: «Лявоніха», «Крыжачок», «Юрачка», а таксама пэсі з кінофільмаў «Шырк», «Вясёлая рэбятка», «Дзеці капітана Гранта», марш і фільма «Дэпутат Балтыкі» і інш.

Бохан і яго жонка з'яўляюцца лепшымі станаўляючы ў сваім калгасе. Яны перавыконваюць нормы выпрацоўкі на розных работах. Часта ў полі ў часе абдзённых пэнапаканьяў яны граюць для сваіх калгаснікаў. (БЕТА).

НАПЯРЭДАДНІ МІЖНАРОДНАЙ РАБОЧАЙ АЛІМПІАДЫ

25 ліпеня ў Антверпене (Бельгія) алкравіцца 3-я міжнародная рабочая алімпіада, у якой прыме ўдзел 25 тысяч спартсменаў Злучаных Штатаў Амерыкі і розных краін Еўропы. Праграма алімпіады налічвае да 20 відаў спорту — футболь, тэніс, лёгкая атлетыка, плаванне, гімнастыка і інш.

Савецкія спартсмены таксама атрымаў апытання ўдзельнічаць у гэтай алімпіады. Усаваяны камітэт не прымае фізкультурны і спорт рашыць настая дэлегаты ў колькасці 55 чалавек. Усаваяны камітэт спілкае а 24 чэрвеня ў Маскве месціны вучэбы абар 15 лепшых спартсстаў. Сярод іх — рэкардсмены свету т. Папоў, Кошалеў, Амарбучыня, Мануцін, былыя чэмпіёны БССР Шатаў і Моханік. На вучэбы абар таксама выклічаны вядомыя чэмпіёны БССР Наум Ляпіту і Калістаніні Мілаеў. З удзельнікаў абору будзе адобрана камада для пэсоды ў Антверпен і Парыж.

АСАВІЯХІМАУСКІЯ ЛАГЕРЫ

31 чэрвеня ў Менску адкрыты лагэры ЦС Асавіяхіма. У іх знаходзіцца моладзь дзятрыўнага ўрасту, слухачы школы і курсаву ШПХА, спайперскай школы і інш. — усяго 900 чалавек. Лагэры дзятрыўнага камсамольцаў і членаў Аса-

адрэты таксама ў Марглене, Віцебску, Гомелі, Оршы і інш. гарадах БССР. За месца прабывання ў лагэрах можаць атрымае там зорбы апытання, ваенна-фізкультурную і палітычную парыхтоўку

КОРАТКА

Будаўніцтва ўзбрана сельмага за-канівацца на паграічнай станцыі Віносава. У маганне будуч адбудуць: трымажыны, галантарэжны, парфюмерны, галаўны ўборы і інш.

Экспурсія па каналу Волга—Масква арганізавана цэнтральнае праўленне профсава работчых МТС для лепшых трактарыстаў рэспублікі.

Піонерскі лагер для дзяцей чыгуначна-га Менскага аддзялення эксплаатацыі адбудуецца 20 чэрвеня ў Вахра пад Оршай. За лета там апытання 350 дзяцей.

Кольнасць прыгарадных пасажыраў павялічыцца з кожным месяцам. У сакавіку ст. Менск прапусціла прыгарадных пасажыраў у аб'ёмах канцы звыш 373.000, у красавіку — 440.000, а ў маі — звыш поўмільёна пасажыраў. Цікава заўважыць, што ў маі мінулага года было прапусціна 300.000 пасажыраў.

40 метраў мануфактуры зняйшла па дароце наляцення калгаса «УП» з'езд Савецкага раёна, Коўшын Вара. Як высветлілася, мануфактуру згубіў крамнік Юраўская з-за занадтай крамы, Смялянкіна раёна, Галдукевіч у часе ра'ездаў па вёсках, Коўшын Вара зварнула яму мануфактуру.

Дзэннік

9 чэрвеня ў 7 гадзін вечара, у памянканні летняга краўдэга тэатра (сад імя Максіма Горькага) адбудзецца сход партыіна-ва Варшавскага раёна. На парадку дня: даклад аб міжнародным становішчы (дакладчык тав. Берман). Візеты на права ўваходу вылашпа ў РК КП(С)Б.

9 чэрвеня 1937 года ў 7 гадзін вечара ў Дзене тэатры (Комсамольскае 25) адбудзецца пленум Камкмунычэй РК КП(С)Б. На парадку дня: 1. Аб ходзе парыхтоўкі да справядліва-выбарчых соудаў у камсамольскіх арганізацыях (дакладчык сакратар РК КПСМБ т. Прохараў, сакратар камсамольскай арганізацыі фабрыкі імя Кагановіча т. Белісенсон, памочнік настаяльня палітдэла дэпскага вула на РКМ т. Хасін); 2. Аб ходзе парыхтоўкі да справядліва-выбарчых соудаў профараіна-скага раёна (дакладчык т. Петручы, сакратар парткома шчытаўскай фабрыкі т. Леві, старшыня заўкома пэтыянава завода № 1 т. Веладуховіч); 3. Арганізацыйныя пытанні.

Сакратар Нагаювічскага РК КП(С)Б ЛЯХАУ.

Аназны рэдактар Д. В. ЮРКОУ.

ДЗЯРЖЫЦЫРК
(Сад імя Горькага, тэл. 22-720).

СЕННЯ

9 чэрвеня—
вядлікае цыркавое
прадэстаўленне

у трых аддзяленнях.
Дэстаўляе кожны дзень
мясячны нумары і ат-
рыктацыі.

Пачатак у 9 г. вечара.
Каса — з 15 па 2 і з 4
па 10 г. веч.

Прымаюцца заяўкі па
сталяе месцы са сядз-
кай.

СЕННЯ З ТЭАТРАХ
І КІНО:

БЕЛТАРЖАТРА
ОПЕРЫ І БАЛЕТ
Апалітыі спецыяліст
КАПЕЦЬКА

ГЭАТРА МАКОЎСК.
ТЭАТРА ЧЫРВОНАЙ
АРМІІ.
М. Гомель.
«МЕСНАЕ»

Гукавы кіноаэратр
«Чытае» дэра-
ВАРОТ
МАКСІМА

Дзіцячы гукавы
кіноаэратр
АЯ-ГУЛЬ

Гукавы кіноаэратр
«Полстэтар»
ЖАНІЦЫ
(па Гомелі)
на летняй аэрадзе —
дэа-аркестр

Гукавы кіноаэратр
«Інтэрнацыяналь»
АГНІ ВЯШКАГА
ГОРАДА

Гукавы кіноаэратр
«Спартак»
ЮНАСЬ ПІКІМА
ІІІ осеры.

РАДЫАВЕРБАЧЫ
НА 7 ЧЭРВЕНІ:
8.30 — «Апалітыя па-
ведальніцы», 16.00 —
вакцэр, 17.00 — пера-
дача для дзяцей, 18.30 —
авочная партура-
ва, 19.30 — рускія па-
роўны пэсі, 20.15 —
мастацкая самадзей-
насць г. Оршы, 22.00 —
перадача па дзятрыўскай
мове, 23.00 — «Апалі-
тыя паведамленні» 23.15 —
перадача па польскай
мове.

ЛУЖАНСЯНСКІ СЕЛЬСГАСПАДАРЧЫ ПАЛЯВОДЧЫ ТЭХНІКУМ

авбывшае НАБОР СТУДЭНТАУ

Тэхнікум рытуе аграрнаму, паляводчу сарадзья кваліфікацыі.

У тэхнікум прымаюцца асобы ва ўзросце ад 15 да 30 год, з адукацыяй ад пачатковай сарадзья школы (свае класаў сарадзья школы).

Паступаючыя прымаюць іспыты па наступных дзятрыўска: белмо-
ва і літаратура, пэліграмме, матэматыка, фізіка і фізічная геаграфія
ў аб'ём праграм НСПП.

Іспыты прымаюць іспыты НСПП і можаць атрымаць «вядлікае» па белмо-
ва і літаратура, матэматыцы, пэліграмме, фізіцы і фізічнай геаграфіі, буд-
дучы прымаюць ў тэхнікум без іспытаў.

Іспыты — з 15 па 25 жніўня.

Прыём асяду да 10 жніўня.

Да заявы аб паступленні неабходна прыслухаць наступныя дакумен-
ты ў арыгіналах: 1) аб дзятрыўска, 2) адукацыя, 3) метрыку, 4) дэкл-
ацы аб дзятрыўска, 5) дэкл-ацы аб дзятрыўска, 6) пэліграма, 7) марок на 40
кап. Пры асяду на іспыты неабходна мець папарты.

Усе прынятыя ў тэхнікум забяспечваюцца інтэрнатам, сталовай і
стыпендыяй па паспяховасці. Ёсць бесплатная ланча і прахля.

Пачатак апытання з 1 верасня 1937 г.

Заявы папрыхтоўцы г. Віцебск, Лужанскі сельскагаспадарчы
тэхнікум.

КУРАНЯТЫ

ВЫСОКАПРАДУКЦЫЙНЫЯ,
ЧЫСТАПАРОВЫЯ,
«БЕЛЫ ЛЕГОРН»

У сувязі з аб'яднаннем з віцебскай
прамыслова-кааператывнай арцелью
«Калектыўнае прапа».

У сувязі з аб'яднаннем да арцель «Пром-
харт» вядлікае апытання ў ліквід-
ацыю камітэа арцель да 15 чэрвеня
1937 г. па адрэсу: г. Віцебск, вул.
Мала-Жорса, 6.

ЛІКВІДОМ.

ПРАДАЮЦА ОСІМ
У НЕАБМЕЖАВАНАЙ КОЛЬКАСЦІ
ак ЗА ГРОШЫ, па тэме
«ЧЫСТАПАРОВЫЯ» — 1 р. штука і
«МЕТЫСНЫЯ» — 40 кап. штука,
таксама і 2 АБМЕН НА ЯІКІ.
За кожнае курачыя паровы апыт
на іспытываючы апытання ў яка-
сці дэталіцы 25 кап.
ВОДІЦС КУРАНЯТ правадзіцца
а вастуных ІНКУБАТАРНА-ПТУ-
ШКАВОННЫХ СТАНЦЫІ.

У ГАРАДАХ:
МІНСК — ЦС — вул. Апалітыя, 55;
ГОМЕЛЬ — Нясенска, 9;
ОРША — Савецкая, 28;
ПОЛАЦК — Вавалова, Міхара-
ва, 18;
СЛУЦК — вул. Парыжскай Кома-
ны, 45;
КАДЫНАВІЧЫ — Інкубатарна-
стаяны.

БАБРУСК — Пэтыянава, 6;
ВАРШАВА — Рэаы Люксембург, 11/26.
ЛІТЭЛЬ — Вавалова, 11
У РАЙОННЫХ ЦЭНТРАХ: Крывічы,
Гарадок, Дрыса, Асіновічы, Була-
Капшале, Коўшын, Коўшын — калгас
«Светлычын», Стара-Коўшын-
скае сельсавета.

ДАВЕДНІ можна атрымаць: Дзю
урада, Нармаган БССР, пэсоды
№ 123, тэл. 22-605.

ТРЕКОНСОЛЬ

З'яўляецца адным з лепшых хімікаў
СРЕДСТВА ДА ПРАДПРЫЯТЦА
БРЕМЕННОСТІ

РЕКОМЕНДОВАН
ЦЭНТРА НАУЧНОЙ
КОМІСІЯЙ НКЗДАМ СССР
ПО БОРЬБЕ С АБОРТАМІ

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ АПТЕКАХ
І МАГАЗІНАХ СААНІГІЕНУ

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ В МЕСТ-
НЫХ АПТЕКАХ СООБЩАЙТЕ
СОЮЗХИМФАРМТОРГУ
МОСКВА, НЕГЛИНАЯ УЛ. № 25

АБ ПАРАДКУ ПРЫЁМУ ДЗЯЦЕЙ У ШКОЛЫ ГОР. МЕНСКА

на 1937—38 навучальны год.

Менскі гарадскі аддзел народнай асветы абвешчае, што ў школах г. Менска пачаюць прыём дзяцей у першы клас беларускіх, рускіх, дзятрыўска і польскіх школ.

У першы клас прымаюцца дзе дзятрыўс